

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

№ 302 (1269) | ДУТОРАН, 30-га сінення 1930 г.

Работа комсамолу па правядзеньню перавыбарчай кампаніі саветаў—нездавальняючая
Пастанова Бюро ЦК ЛКСМБ

Заслушаўшы даклад тав. Мікулача аб ходзе справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў і садаклад тав. Гутківа аб становішчы ўделу ЛКСМБ, Бюро ЦК ЛКСМБ констатуе:

1) Перавыбары саветаў, праходзячы ў перыяд разгорнутага соцдзялістичнага наступлення па ўсім фронце пры жорсткім абастрэнні клясавай барацьбы, шалёнім супраціўленіем кулака, правадвімі партый і савецкай уладай мера-прыемствам, — высоўваюць перад комсамольскай организацыяй задачу мобілізацыі ўсего ЛКСМБ і шырокіх мас рабочай, батрацкай і працоўнай моладзі на максімальнае вабісці-печальне пасыплюховага пра-видзенія сучаснай справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў.

2) Аднак, папярэдняй вынікі ўделу комсамольскай организацыі ў справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў (зынажэнне процэнту выбарнасці, нават поўная адсутнасць па шрагу раёнаў выбарных члену КСМ у саветы: Астрашыцка-Гарадоцкі—0 проц., Прапойскі—0 проц., Халопеніцкі—0,96 проц., Уваравіцкі—1,85 проц., Чарыкаўскі—1,14 проц., Быхаўскі—2,38 проц.), з усім іскральнасцю съведчаніем, што пастаноўні РДЛКСМБ ведаюці політычнага значэння сучаснай перавыбарчай кампаніі, па-бяльому не мобілізавалі комсамольскую организацыю на практичнае пра-видзеніе апошнай.

Разам з гэтым Бюро ЦК лічыць, што з боку некаторых раёнаў вусім недастаткова ёрштавалася комсамольская организацыя на бязылітасную барацьбу з кулаком (Бешанковічы), што Бюро ЦК расцярнувае як працэльне правага опортунізму на практицы.

Выходзячы з гэтага, Бюро ЦК прызнае работу ЛКСМБ па правядзеньню справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў нездавальняючай.

Бюро ЦК пастаноўляе:

1) Прапанаваць РК і ячейкам неадкладна врабіць пералом у справе забісці-печальне пасыплюховага пра-видзенія справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі у застаўшыхся сельсаветах, прыняўшы ўсе заходы да павялічэння процэнту выбарнасці КСМ у сельскія саветы ў пары-нані ў мінулым годам.

ЦК категорычна забавізвае РК неадкладна выкараць маючыся ра-шоні ў мінулым годам.

У выніку неадкладна выкараць маючыся ра-шоні ў мінулым годам.

2) Удзільчычы, што гар. комса-мольскай организацыі (у асаблівасці Мінск, Віцебск, Гомель), зу-сім слаба ўдзельнічаюць у разгорта-навіні падрыхтоўкі масавай працы па перавыбару гар. саветаў, Бюро ЦК категорычна прапануе ўсім гар. комсамолам і райкомам (гарадскім) неадкладна забісці-печальне раз-мах масавай падрыхтоўкі работы па справе непасрэдна ўделу КСМ.

У справе непасрэдна ўделу КСМ широкіх має рабочай і працоўнай моладзі у надыходзячай перавыбар-чай кампаніі гарсавета.

3) Прызначыць, што комсамольскім другам ("Чырвоная Зьмена") недастатна па бяльому асьвятліць ўсіх ўделу комсамольской организацыі ў справа-дзачна-перавыбарчай кампа-ни саветаў.

Суровы пакараць агэнтаў інтэрвенцыі

Мы, вучні і выкладчыкі Слуцкай вячэрніх школы павышанага тыпу, з ініцыятывы спробы конт-рэволюцыйных элеменг-у-агенту су-светнага Імпрыялізму—сарваны, можемы соцбуланіцца яшчэ больш загартаруючай рабочую класу і бідніка-са-вінкі масы сялянства на барацьбу з кулаком і ворагам, на барацьбу за ажыццяўленне задач соц-будаўніцтва.

У адказ на контрреволюцыйныя дзе-нейныя контрреволюцыйні-р. ў нашэм замо-агенту ін. з венцы, мы забівічаем себе — Б.С.С.Р., мы забівічаем себе мобілізованымі для пра-видзенія культэфекты, уві-ячуы, як із прак-тичнымі задачамі на пра-видзенію перавыбару гар. саветаў, як адзін уступ-лем у брыгады па пра-тыч аму пра-видзенія багучых камп. і, яшчэ больш узмінім прашу па падрыхтоў-ні пра-лескіх кадраў, як адзін уступ-лем у тва Асавіяцкому, аргані-зуе ажыццяўленіе як ікі СВ бізбожікай, абавязваючысі да двара пазы-ку 5 год а—у 4 гады".

Мы патрабуем рымініцы суровых захадаў да агентаў пол. савага фашыз-му, лё ажу Пілсудзкага.

Сымерць ворагам дыктаўры проле-тараты!

Просім узнагародзіць АДПУ ордэнам Чырвонага сяя.

Патрабуем суровага пакарання агенту інтэрвенцыі: міжнароднага фа-шизму—беззарускіх і цізмакрату.

Агульны сход.

Сымерць ворагам дыкта-татуры пролетарыяту

Заслушаўшы інформацію аб вык-рыцьці інтэрвенцыі групы беларус-кіх контрреволюцыйных віцемаў, агульны сход асвягнікаў, разам з вучнамі Камароўскай ШКМ, выносіць жорсткі протест і абурнікі: супроць

польскага фішызму—інтэр-воніялізму—Лесікаў, Некрашэвіч, Ластоўскіх, Кра-коўскіх і Ко, які ў складзе

і. т. д. гадзейнай рабоче-савіні задачу пе-

рэзвалюцыйнай савецкай Беларусі ў ко-лёнію пол. скага фашызму, жадалі па-тапіць у куры тысячам рабочых і пра-цоўн. сялянства.

У адказ на спробы інтэрвенцыі супроць С.С.С.Р. і яе форна-

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПЛОКІ:

1 месяц	:	30 кап.
3 месяцы	:	90
6 месяцев	:	1 р. 80
1 год	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦІІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38

Телефоны: рэдактар—7-25,

секретарыят—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлефон. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

Кошт асбакага № 2 кап.

Да ведама райкамолаў, ячэек і дэ-
легатаў Х-га зъезду ЛКСМБ

Цэнтральны Камітэт ЛКСМБ паведамляе,
што Х-ты зъезд ЛКСМБ адчыняецца 5-га сту-
дзеня 1931 году.

ЦК ЛКСМБ.

„Намеснік бога на зямлі“ энтузіястка на сцену

Папа Пій XI выкарыстоўвае „каляды“ для анты-
савецкай пропаганды

БЭРЛІН, 28. Папа Пій XI з пры-
чыны „каляд“ выступіў з про-
граммай прамовай перад сходам
кардыналаў, прыятаў і іншых прад-
стаўнікоў Ватыкану. Адзінчы ў
вастрыну эканомічнага кризису і
агроністы рост беспрацоўні, папа
заклікаў да таго, каб замест ба-
рацьбы дабывацца „братэрскай, уза-
мінай работы розных відас“. Но-
тый ён спыніўся на „рублінчай“
пропагандзе, якая зрывасе ўсікі
працадзяўніца ворагам ворагам
шылдкіх падпісах. Потым ён зрывасе
на „рублінчай“ прыклады

радку і свабодзе да таго часу, па-
куль яны знаходзяцца пад пагрозай

небісікі знутры і звонкі і не-
дастакова ўзброены абарончымі

сродкамі супрэць гэтых небісікі.

Фінская ахрания наступае
на рабочую клясу

ГЕЛЬСІНГФОРС, 20. За апошнія
тыдні фінская ахрания зноў перай-
шла ў жорсткое наступленне су-
проць левага рабочага руху. Друг
штогод прыводзіць факты шматлі-
кіх арыштаў рабочых дзеячоў па
усёй краіне і разгромах загнаных
у подполье організацый.

„Пролетарскія масы муж-
на і геройчна змагаюцца
на вуліцах Мадрыду“

БЭРЛІН, 22. У пелегальні органе
комуністычнай партыі Гішпанії „Мун-
до Образо“ („Рабочы Сынег“) апублі-
каваны ў выглядзе перадвой арты-
кул пад загалоўкам „Натырэдзілі ало-
шніх забаставак“. У артыкуле засы-
піцца: „Праходзячы з апошніх ты-
дзен на ўсей краіне забастоўкі бяс-
спрэчна дадаўніць праўнічыя пад-
трымкі падзялічнай партыі. Пролетар-
скія масы мужна супрэць апошніх
забаставак на вуліцах Мадрыда, Барса-
ленаў, Севільі і г. д. Аб гэтым съве-
дчыць палявінне рабочых мас і да-
водзіць, што яны цалкам усьведамі-
шы толькі праз барацьбу на вуліцах
яны змогуць прыйти да пера-
логічнай лініі комуністычнай партыі.“

Апошнія дзёні паказалі, што рас-
публикаанская, соціял-фашистская і авар-
хістическая баяніца масавай барацьбы на
вуліцах. Яны заўжды абіцаюць рас-
пачаць рэвалюцыю дзеля та о, каб
скінуць монархію Альфонса ХІІ.

Склад кіруючых органаў Менскай гарадзкой парт'організацыі

Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк, Рыўніч, Суханава,
Трыфанаў, Дамбраўскі, Дамбраўскі,
Дзічкоўскі, Даціна, Дунец, Двар-
ецкі, Дайч, Жуковіч, Зантовіч,
Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк, Рыўніч, Суханава,
Трыфанаў, Дамбраўскі, Дамбраўскі,
Дзічкоўскі, Даціна, Дунец, Двар-
ецкі, Дайч, Жуковіч, Зантовіч,
Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк, Рыўніч, Суханава,
Трыфанаў, Дамбраўскі, Дамбраўскі,
Дзічкоўскі, Даціна, Дунец, Двар-
ецкі, Дайч, Жуковіч, Зантовіч,
Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк, Рыўніч, Суханава,
Трыфанаў, Дамбраўскі, Дамбраўскі,
Дзічкоўскі, Даціна, Дунец, Двар-
ецкі, Дайч, Жуковіч, Зантовіч,
Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк, Рыўніч, Суханава,
Трыфанаў, Дамбраўскі, Дамбраўскі,
Дзічкоўскі, Даціна, Дунец, Двар-
ецкі, Дайч, Жуковіч, Зантовіч,
Іошэ, Кавальчук, Каждан, Кумес,
Карначоў, Каплан, Кірльчык, Ка-
раеў, Кацман, Кац, Кантаровіч, Кір-
шнблюм, Красік, Блюшт, Колан, Калабкоу,
Конюхаў, Брук, Ліберо, Лішай, Лянко, Левін, Мірэ, Ма-
ліенко, Мурашка, Музанкоў, Патуш-
коў, Папкоў, Прачарэнка, Рыжоў, Рыбенк

Вось яны далакопы ФЗВ

Гаспадарнікі заводу імя Ланцуцкага сабатуюць пастановы XVI партзъезду аб вырашэній проблеме кадраў прац ФЗВ, як асноўную форму.—Райкомы КП(б)Б і ЛКСМБ патураюць Ім. Школа ФЗВ чыгуначнікаў не забясьпечана інструктарамі, варштатамі, інтэрнатамі

СЛОВА ЗА ЦКК-РСІ

Пабудаваны завод і цех, расставінь варштаты ў тэрмін, гэта яшчэ вязначыць пусціць завод. Пабудаваны завод, гатовы цех і расстаўленыя варштаты патрабуюць кваліфікованых рабочых, патрабуюць людзей, якія-б дали ім жыць, рухавасць, хуткасць, разыўлі тэмпы.

Колькі і якіх кваліфікованых рабочых патрабна Гомелю, каб пусціць на поўны ход Сельмаш наравескі на 7-мігадзіны рабочыя дзеянія зас. Ланцуцкага, пашырьце на цэлы 3-і паверх Палеслук і запушціць пустыя месцы ў варштатаў астатніх заводаў і фабрык Гомельшчыны?

Якія заходы прымаймаюць усе організацыі Гомеля для пасяляховай падрыткі кадраў?

Гэтые пытанні настолыкі сур'ёзныя, што патрабуюць самай пільнай да сябе ўвагі.

Але, на жаль, падрыхтоўка кадраў у Гомелі пастаўлена драні.

Праз ружовыя акуляры бягучых спраў

Гомельская школа ФЗВ імя Дзяржынскага—адна з буйнейшых адзінак па плянавай падрыхтоўцы кваліфікованых кадраў у Гомелі. Школа налічвае больш 800 чал., і рыхтуе сылесагоў, токару, кавалеў, кашельчыкую і столяроў.

Алігушчыкі з гаркому комеамолу, у прываты сці памескім сэкратараў. Чагак, ні ведаюць аб сапраўдным становішчы ФЗВ, спрабавалі пусціць нам пыл у очы, кажучы: "Ціпер ужо праца ў ФЗВ наладзілася, там плацны сэкратар".

Але, калі прышлое нам бліжэй пазнамінца з працай гэтага ФЗВ, мы упэўніліся ў тым, што гомельскі гаркомаўшчына, на толькі на ФЗВ імя Дзяржынскага, але іногу на падрыхтоўку кадраў, ляжыць праз ружовыя акуляры бягучых спраў.

Да гэтага часу яшчэ цягнецца перапіска і відуліца гутаркі аб тым для каго рыхтуе мадры ФЗВ імя Дзяржынскага: чыгуны, пі заводу Ланцуцкага? Хто павінен забясьпечаць ФЗВ неабходнымі матар'ямі?

А фабіцы пакуль не маюць таго матар'яу, які ім патребен.

Адміністрацыя ФЗВ зачарвалаасць да свайго "гаспадара"—заводакірауніцтва імя Ланцуцкага—з просьбай дзіць калі да некаторы час для пакоўкі, але дыректар т. Хімакоў адказаў:

— "У вас ёсьць адзін інструктар-кавал, віхай ён і працуе, у мене ж нікім кавалеў".

А у гэты самы час у кавальнем цеху завода, з-за таго што папсанавіск паравы молат, "зьбівалі бімбікі" не звязкі кавалеў.

"Мне не патрэбны, але і вам ня дам"

Фабзавучу дзарэзу патрэбны сплімлістый-выкладчыкі. Патрэба ў настадыках да таго відзіка, што замест сяродных 45 гадз. выкладанія, на выкладчыка прыпадае 64 гадзіны. Гэтая вялікая нагрузкa не дае магчымасць настадыкам добрачыснасці праводзіць сваю працу. А адміністрацыя ФЗВ, і заводакірауніцтва заводу Ланцуцкага, яшчэ на могуць, як палежыць, манеўраваць настадыкамі рэсурсамі.

У 3-й стаянінай групе ўжо сарвана больш 30 лекцый. Нічна настадыкі. Звязнулася да дыректара завода Ланцуцкага з просьбай:

— Дайце нам тэхніка Іванова, які нам неа ходзен. Ён будзе ў нас выкладчыком па сплімлістыму і маханіцы. Вы-ж можаце без яго абмісцісця, бо нам яй не патрэбен.

На гэтай атрымалі адказ:

— "Іванаў мі не патрэбен, але і вам яго на дам. Ніхай пібудзе на за дзе".

Для таго, каб вучыцы працаць, патрэбны матар'ялы. ФЗВ у сваіх праграмах кіруеца з жалезнімі ажыцімі заводу Ланцуцкага, якіх там хоць адбуйлі. І вось адразу Хімакоў упёрся:

— "Х якія чыгуны кічога не даю... вінаграда лому!"

Дайшло павят да таго, што Хімакоў забораны фабзавуччыкам увесьць паўфунта знуч для чыстыкі варштатаў.

"У старыну жывалі дзеды"

У падземным жары дыскусій (хто гаспадар і кіраунік ФЗВ Дзяржын-

скія організацыі заставаліся глухімі і не разагавалі на сінталы і патрабаваны друк.

Наперакор пастановам XVI партзъезду аб умацаванні і пашырэнні школ ФЗВ, гомельская школа ФЗВ чыгуначнікаў, з прычыні нецярпімых да не адносін, аказалася ў такім становішчы, што яе мае нагчымасці рыхтаваць патрэбных прымесловасці кадраў.

Мы абінавачаем: гарадскі камітэт ЛКСМБ, вучирофсоюз, парторганізацыю заводу Ланцуцкага і дыректара заводу—тав. Хімакова ва ўпартым нежаданні выконваць пастановы XVI партзъезду аб падрыхтоўцы кадраў і перагаванні на трывожныя сінталы друк, што звязулеца ігнараваннем самакрытыі.

Мы просім ЦКК РСІ занадта гэтым пытаннем.

Мы не можем без абурэння па сінталы на неданушчальных адносінах РК ЛКСМБ да падрыхтоўкі кадраў, патрэбных ўсімлістичнай прымесловасці. РК імкненца "вочкавіраннем" зімазьльца сапраўдна становішча ФЗВ чыгуначнікаў.

Мы патрабуем, для замацавання гэтага ФЗВ, безадкладна правесці наступнае:

— Каліктка вырашила, што адказавае за ФЗВ: завод Ланцуцкага, ці чыгуначная організацыя

ФЗВ, звязаны з работы нішчыгідных інструктароў.

— Утварыць адпаведны бытавы ўмоў для вучняту, урегуляваць пытанні з інтэрнатам, забясьпечаць прамтаварамі, харчавальнем і г. д.

— Правільна растаўіць сілы ўнутры ФЗВ. Устанавіць адзінаначальце, умацаваць партыйна-комсамольскую кірауніцтва

— Прыцігнуць да суровай адказнасці тых, хто звязына зрыве падрыхтоўку кадраў.

скага: чыгуника, пі заводу Ланцуцкага? Адзінадзе "запамятаў" свечасова забясьпечыць ФЗВ належымі аbstаліяваньнем. Паміж тым, зусім зразумела, што праца такім відзікам кузьні калрау, як ФЗВ Дзяржынскага, павінна быць забясьпечана варштатамі, інструктамі, належнымі матар'ямі, чаго, на жаль, яшчэ ніяма.

— Гэта не варштак, а коза, што склача—кака вучайніца таракіга аддзялення—Вольга Яціліч, паказваючы на свой варштат. І сапраўды. Варштаты старшины, "дапатопныя", ужо аджылі свой пек.

Звязы з працы інструктар Катэрлі почалі ўстаноўку ў ФЗВ некалькіх новых варштатаў. Але зраза Катэрлі ўжо ніяма, веригты сіртліва вакінты, ніхто не звязырае на іх увагі, не канчаюць устаноўку, ханя варштатаў для вучняту і не запас.

Хутка ў ФЗВ, па вызначлімаму пляну, якіх павінны прысьці больш 200 чал. Для іх тэхніка патрабуюцьца інструктамі, варштаты, інструктары і настадыкі. Але да прымесу яшчэ не

звязыкаўшы, якіх паказваюць на сваіх атрымалі пакуль.

— Мы жывём і працуем, як у старыну жывалі настадыкі дзеды!—кажа адзін вучынец.

Ні гаспадарнікі, ні адміністрацыя школы (асабіца вучнёўскіх містэрніяў) і першынна-професійных організацій не дамагаюць ФЗВ. Тут яшчэ жывуць, як пры "мару Гароху".

Фабзавуччыкаў не скрыстоўваюць

Эя сылесарнай і сталярнай групамі павінны праці 2-3 тыдні скончыць школу ФЗВ. Зразумела, што ім трэба зараз-да дзіць магчымасць напружанія вучышы і працаць, каб скончыць ФЗВ сапраўднымі ўдарнікамі. Але, як, што мы маєм из сёньшнешніх дзеяній?

У 3-й стаянінай ямна настадыкі, вучыні і рабочымі брыгадамі, не праводзіліся, і вось ужо 2 месяцы ин лекцыі па сплімлістыму на прампрыемствах не выкарыстоўваюць як належны. Замёты кафікаўкаваі, ім даюць адзінадзе пад настадыкі кадраў—толькі заслона, якою яны прыкрываюць сваю опортуністичную адносіну да справы падрыхтоўкі кадраў.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, пасынкі гэтых адзінадзе гаспадарнікаў да ФЗВ, што іх ляжыць ад настадыкі кадраў у плянавым настадыкі, есць підадзенікі політычнай настадыкі, есць підадзенікі падрыхтоўкі кадраў у плянавым настадыкі.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, пасынкі гэтых адзінадзе гаспадарнікаў да ФЗВ, што іх ляжыць ад настадыкі кадраў у плянавым настадыкі.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Ці не зразумела, што з аплёбам скажаць вусімі ШЫНА, фраза—"нам зімовы набор не патрэбен" і, ніхто на пасяджэнні не звязыраўся.

Але, на жаль, вурокі сучаснага становішча на ўлічваюцца, не вывучаюцца.

Працягваючы опортуністичную раўнине на "вузкія" месцы, альбо, вірней кожучы, гаспадарнікі заводу Ланцуцкага самі сваім "увагай" да ФЗВ звязыкаўшы творчымі вузкіх месцаў.

Адміністрацыя ФЗВ і комсамольскі коліктымі на кірауніцтве партычнай каліктымі, для іх не патрэбен інтэрнат:

— "Мае вучні павінны быць гарадзіцкі, для вучняў, якіх не патрэбен інтэрнат".

Хімаку ніякіх спрэчкі даўшы, што ў ФЗВ паступаюць да здзеламоў, што ў ФЗВ ідуць дзешні батракоў і калгаснікі. Яму пададзені гарадзіцкі!

Тут жа неабходна падрыткыць і аднайменны адносіны заводакірауніцтва Ланцуцкага да выплаты пэнсіі ФЗВ. Рабочыя атрымалі пэнсію, але занучыўшыя піціцілі вучнам за кастрычнік і лістапад. Аб чым-ж-а ёсць гэта гаворыць, аб чым, што гаспадарнікі заводу Ланцуцкага на толькі не жадаюць выконваць дырктыўныя партыі, але падрыхтоўку кадраў, але ўпарты ігноруюць яе.

Чаму звязылі з працы Катэрлі?

— "Чырвоная Зьмена" ужо даўно піціцілі, што ў тым, што інструктар Катэрлі—72 гадовы энтузіяст—аддам справе працаўнік. Але яго ўсё-ж такі звязылі з працы.

— Чаму звязылі Катэрлі? На гэта пытанніе ніхто цвёрджае і ўпэўнена не адкажа. У парткому заводу Ланцуцкага якіх ведаюць звязылі з працы Катэрлі? Члены парткому 9 вуч. цягі правізраля працу першай камісіі і аняшлі, што вынікі правізлы, але і яна не можа дасвесці правільнасць гэтага раслумачніка, гаркомы партыі і комсамолу як ведаюць аб гэтым. А пакуль што Катэрлі звязылі з працы, пакуль варштаты, якіх ён пачаў рабіць, стаіць незакончаны.

Мы пытаем: хто-ж адкажа цвёрджае, што звязылі інструктара Катэрлі? Члены парткому не звязылі інструктара Катэрлі на пр

АУЛАДАЦЬ МЭХАНІКАЙ РАССТАНОУКІ СІЛ

Кожнага чалавека нашай армії узбройваць конкретнымі задачамі

Вучыцца на рэволюцыйным вопыце

РАЗВІВАЦЬ НАСТУПЛЕНИЕ ПА ЎСЯМУ ФРОНТУ

ДАВАЦЬ ЗЫНШЧАЛЬНЫ АДПОР ОПОРТУНІСТЫМ!

Умець організоўваць работу

правільная расстаноўка комса-
мольскіх сіл, правільнае разъмер-
каванне іх на кожным вучастку
сказу зьяўліеніца адной з важней-
шых умоў мобілізацыі мас комса-
мольцаў і працуяй моладзі пад
кіраўніцтвам партыі для ажыцьця-
лення конкретных задач соціяліс-
тычнага будаўніцтва.

Мала правільная разумець пар-
тыйныя дырэктывы і лёзунгі, тра-
ба умець поўнасцю падпрадка-
ваць ім увесі зьмест, формы і ўсю
организацыйную структуру работы
комітету, колектыву і ячейкі. Таму
уменне аўладаць мэханікай пра-
вільной расстаноўкі сіл—адна з
важнейшых задач комсамольскіх
организаций.

Комсамол іде да сваіх зьездаў з
агромістым багажом вопыту прак-
тычнай дзеянасці. Рэволюцыйнае
значэнне гэтага вопыту вызнача-
е пад кіраўніцтвам партыі, у
шарах вайскі арміі будаўнікоў
соціялізму, ажыцьцяўліць разгор-
нулася соціялістычнае наступленне
на ўсім фронце—задача надзвычай-
ной важнасці.

Кожная ячейка павінна умець
организацьца прадуктыўна, каб зьяў-
лю, у парадку выступленію і
прадзедаўскай трибуны, некалькі
прапаноў на пытаннях организа-
ціўных працаў, ажыцьцяўліць разгор-

нулася соціялістычнае наступленне
на ўсім фронце—задача надзвычай-
ной важнасці.

Падігодка вызначыла на толькі
кілька пытанняў практычнай дзея-
насці: сказу, але у алпаведнасці з
імі формы і методы организацій
практычнай работы.

2 гады пісці—ужо пройш-
лі гады. Мы стаім на парозе 3-га,
рашаючага год.

Траба памятаць, што гэты
рашаючы год стаіць перед намі наезды-

чайна важныя, адказнейшыя за-
дачы. Барацьба за выкананне гэ-
тых задач патрабуе ад кожнага
комсамольца колектыву, ячейкі
і не толькі уменне правільнае усво-
іць іх, але, выкарыстоўваючы вон-
и прадпрыемствай работы і правіль-
нае организаціўцца сілы для іх
ажыцьцяўлівінні. Тому правільная
организаційная расстаноўка сіл у
ячейках, колектывах, комітэтах,
уменне збройці колектывамі зада-
чамі нашага агульнага соціялістыч-
нага пляну кожнага пасасбнага
комсамольца, кожнага моладога ра-
бочага, колгаспінка, бедніка і се-
радніка з тым, каб бязъм зъяв-
іном, пад кіраўніцтвам партыі, у
шарах вайскі арміі будаўнікоў
соціялізму, ажыцьцяўліць разгор-

нулася соціялістычнае наступленне
на ўсім фронце—задача надзвычай-
ной важнасці.

Кожная ячейка павінна умець
организацьца прадуктыўна, каб зъяв-
лю, у парадку выступленію і
прадзедаўскай трибуны, некалькі
прапаноў на пытаннях организа-
ціўных працаў, ажыцьцяўліць разгор-

нулася соціялістычнае наступленне
на ўсім фронце—задача надзвычай-
ной важнасці.

Кожная ячейка павінна умець
организацьца прадуктыўна, каб зъяв-
лю, у парадку выступленію і
прадзедаўскай трибуны, некалькі
прапаноў на пытаннях организа-
ціўных працаў, ажыцьцяўліць разгор-

нулася соціялістычнае наступленне
на ўсім фронце—задача надзвычай-
ной важнасці.

Падігодка вызначыла на толькі
кілька пытанняў практычнай дзея-
насці: сказу, але у алпаведнасці з
імі формы і методы организацій
практычнай работы.

2 гады пісці—ужо пройш-
лі гады. Мы стаім на парозе 3-га,
рашаючага год.

Траба памятаць, што гэты
рашаючы год стаіць перед намі наезды-

Наладзіць інструктаж

Для вынішчэння недахоўкі секта-
рскай працы, для таго, каб у пас-
адаўскіх сектарах не наладжана, то
для праверкі і дапамогі тухы па-
коактывах утварыцца інструктар-
скія групы. Інструктарскія групы
организація пры кожным сектары
РК ЛБСМБ, на некалькі ў кожных
сектары.

Кожная інструктарская група
складаецца прыблізна з 5 членоў. На-
праве пад кіраўніцтвам данага
сектару РК, а калі пры калекты-

Грышка В.

Многія старонкі, у сувязі з гэтым,
заяўлююць сама міэрнае існаваны, у
ле шын выпадку зъяўляючыся рэгі-
старатарамі фактаў. У пасасбных газэ-
тах старо кі вусім аміраваць.

Пасасбныя-ж друкаваныя, област-
ныя і краевыя азэты, не забясьпеча-
ныя алпаведнымі кадрамі, да таго-
не «антролінавыя жорстка» ў выстар-
чальнай ступені, чам дародзіваюцца
траскучасцю, наядзіманіем, але часта
бяззубай фразай і слабай опрацо-
вайць.

Дзеля гэтага, першое і асноўнае
надаўскіе—да краевых, абласціх,
а таксама і мізных камітэтаў і біор
ячек УсёЛБСМБ — забычыне
жорсткага, наёмнолчынатарабавальнага
контроля за ўсім работай друку.

Практычна гэта азначае организацію
богатай спраўдзівасці работ-
нікаў друку, і зъяўлічаніе больша-
вічнай сямакарыскіх вакон работы га-
зеты і яе паўночнай зьвязнінай.

Усебакова ажыцьцяўляючы і даючы
ацэнку на пасыпку работы, забясьпечы-
шы строгі, але таварыскі
кантроль, мы азначаюць пасыпку
зъяўлічаніем. Кадры комсамольскіх га-
зетчыкаў да гэтага часу заходзіліся
у яшчэ большым забычыні, як у апо-
ніках падбору, так і ў асноўных пад-
рхтоўкі і непадрхтоўкі іх.

Гэта высоўвае перад намі неабхол-
дасць развязаныя першага кіраў-
нічных мерапрыемстваў для забясьпече-
нія «комсамольскага друку» даволі
«валіфіканым», і якісна здавальняю-
чымі кадрамі.

Наўбільш жорсткі і ўдумлівы пэ-
рсанальны падбор, а мясцамі і пераг-
радаў складаючыя склад рэдакцыйных
работнікаў—задача кожнага камітэту
і ячейкі УсёЛБСМБ.

Часцікам нашы ячейкі адмініструю-
ць асур'енчага падбору камітэту
«пост» ро актара старонкі, моладзі
пасынкай, альбо нават друкаванай
газете прадпрыемства.

Абласцныя курсы трэба разділіцца
на рэдактару моладзіных старонак

Як организаціўваць працу культмасавага сектара

Для лепшага разъмеркавання сіл
пры кожнай ячейцы ЛБСМБ і пра-
паную организацію 4 сектары:

1. Масава-економічны.
2. Культ-
проп і быту.
3. Ваенна-фізкультурны і 4. Шоўпер сектар.

Пры масава-економічным сектары
павінны працаўваць пінінава-
операціўныя групы, якія павінны
прынесьці сакі актыўны ўдзел у складанні супрацьнага прамышленія
і даўліці агульнага агентства.

Организація пры масава-економіч-
чным сектары групы з беспарты-
йнай моладзі па выдуўленню леп-
шых вузораў працы. Уздзельнікі
груп аўтаматично з пасасбнай пра-
цы ў сілічных цехах і брыгадах і
на іх прыкладзе организаціўца працу
у сваіх цехах, глядзячы за якасцю
і колікесцю выпускаемай прадукцыі.

Складыці брыгады на выдуўлен-
ню прычын браку. Кожны комсамолец
павінен узяць на сябе абавяз-
акаў, систэматычна пазяшыцца
якасцю прадукцыі і змагацца з
бракам, кожны комсамолец павінен
уціціць усіх ударнікаў і рабочых
у барацьбу за якасць, траба ві-
дзяць специфічнае працаванье
за падпешаныя якасці. На кожнім
працоўніку падпешаныя якасці.

Праводзіць специфічнае зъяў-
лічэнне за падпешаныя якасці.

Зрабіць на заводах специфічны
чорны касы па выплаце прагуль-
шчыкам.

Комсамольскім ячейкам организа-
ціўца падпешаныя якасці да зімові-
нага падпешаныя якасці, але зъяў-
лічэнне за падпешаныя якасці

Масава-економічному сектару пра-
водзіць вытворчыя нарады комса-
мольцаў з беспартыйнай моладзі
по выдуўленню непадладак у цеху.

Д. Кофман.

Грышка В.

і апарат рэдакцый абласцных комса-
мольскіх газет

Камітэты павінны ў вышэйшай сту-
пені уважліва падымаць да прапад-
ыточнага кадру на пасыпку курсаў, заб-
ясьпечыць іх лепшымі педагогічны-
мі сіламі і ўсім неабходным для мак-
сымайшай эктыўнасці і продук-
ціўнай якасці іх работы.

Для пасыпак работнікаў друку, для
работнікаў пасыпак газетаў трэба такса-
ма забясьпечыць пінінаву разгорач-
нюю сэмінарыя, зъяўлічаніе той
разнабой, які зараз мае месца. Курсы
сэмінарыя, акрамя сур'енай агуль-
най, чарнай і мэтолыка-тэхнічнай
пінінавої пасыпак, даць максімум
организаційных зъяўлічаній, павінны су-
права жацца алпаведнікі практычны-
мі работнікамі.

Акрамя таго трэба забясьпечыць пад-
собнымі матар'яламі рэдакціі аблас-
цных газет і пасыпак газеты акты
Наўрад ці многія рэдакціі могуць
пахваліцца тым, што іныя зъёседы заб-
ясьпечычаны творамі Леніна Сталіна
і камітэтаў.

При рэдакціях неабхідно на выдуў-
лівіх шматлікіх шматлікіх бюлете-
нів волыні працы ячек, а пры ячей-
кіх выдаваць абавязковы на пасыпак

зъяўлічанію пасыпак і пінінаву



КОНСУЛЬТАЦЫЙНЫ КУТОК № 3

УМЕЦЬ АТРЫМАЦЬ АД СЪВІНЬНІ БОЛЬШ ПРЫБЫТКУ

Яи аднамліваць съвіней на бекон

Шырока разгорнутасе зарас бу-
тавіцтва працьсновага съвінаводз-
ства тапу савецкіх і колектыўных
члападарак мае вілізварнайшыя пер-
спектывы ў "справе таварнай вы-
творчасці працьства съвінагадоўлі".

Мясны ці беконны адкоры съві-
ней—гэта такі адкоры, калі аднамлі-
ваюцца маладыя съвініні з метай
атрымання ад іх пераважна мяса,
а не сала. Звычайна на беконны
адкоры ставіцца маладыя падсъвіні-
кі ў чатырох-месячным узроўніце,
у жывой вазе ў геты цермод—
30-32 кілограм.

У залежнасці ад умоў кармлен-
ня і ўтрыманні, беконны адкоры
працьстаўце 3, 4, 5 месіцаў і ў
канцы алкору кожны падсъвінік
павінен важыць 90-100 кілограм
жывой вагі. Пасыль адкору бекон-
ных съвініні паступаюць на бекон-
ных фабрыкі, дзе ўтвараецца забой
і канчатковая разделілка ўбойной
туши на дэльве падовы, кілі за-
засылаюцца і пасыль выходу з
засолкі реалізуецца, як сапрадуны
бекон.

Такім чынам, у 8 месячным
узроўніце при беконных адкорах,
мы атрымоўваем маладую, далікат-
ную, мясную туши ў 60-70 кіл-
ограм забойной вагі.

Беконны адкоры збліжаеца ад-
ным з выгаднейших тыпу адкор-
му, таму, што маладыя съвініні
хутка растуць і па аднінку пры-
росту патрабуюць менш коры, чым
дарослыя съвініні. Так, напрыклад,
на 1 кілограм прыросту патрабуеца
(у зоры):

Пры беконных адкорах—4,5 кі-
лограм коры, при паусальными—
6-7 кілограм, при сальными—8-9
кілограм.

Калі ішча дадаць, што зварот
страчанага капіталу при беконных
адкорах прыходаіце ў два-три разы
хутчай чым пры другіх тыпах ад-
кору, дык становіцца зусім віда-
вочнымі ўсе тыя перавагі, якія мае
беконны адкоры ў параўнанні з
саліні і паусальными адкоркамі.

Лепшым беконным матэр'ям будуть матысы ад простых мясдо-
вых матак і кінроў буйнай белай
ангельскай пароды. Каб атрымаць
добраякансы бекон патраба въяр-
таць асаблівую ўвагу на кармленне.
Пастаўленія на адкоры маладыя
беконны падсъвінікі павінны атрымоўваць па магчымасці больш
блікавыя кары (збожжавыя: чи-
менная, жытнія, гарохавая, аўся-
ная мука, а таксама, у меншай
колькасці, і збожжавыя адходы
млыну).

Адначасова з збожжавыя кары-
мі ў рацыён пасінны ўваходзіць:
узімку—бульба да 50 проц. і ко-
рніплоды да 20 проц., а ўлетку—
злішнія калюшы, зльбо люцер-
на, да 35 проц., ад дніўнога ра-
цыёну. Каб добра разъвіваць кас-
цікі, беконны падсъвінік, асаблі-
ва ўзімку, залюцце штучныя из-
тары (крайда, фосфаркалліціявыя
сёлі і інш.) у колькасці 1 проц.
ад дніўнога рацыёну, у кармавых
адзінках—5 кілограмах.

БУТКЕВІЧ.

Падрыхтоўка корму для съвіней

Пры організацыі буйных съвіні-
нічных колгасаў і савгасаў пытанне
аб падрыхтоўцы корму мае вялікое
значэнне.

Падрыхтоўка збожжавага корму

Досьледы павукова-дасыльчых уста-
ноў над кармленнем съвіней пака-
зали, што кармленыя съвініні цэлым
зірлом нечтагоды таму, што за-
стенце амаль што 50 проц. не ера-
трыўленых зірняў, калі-ж да гэтага
ішча дадаць, што пры разжоўвалі
цэлым зірняў траціцца шмат энэргіі,
дык зусім стане зразумелым, што
збожжавы корм треба абавязкова, як
правіла, плюшчын, драбіць, ці про-
стягаць на макуху, да чыронага колеру жыта, ячмень, ці
пшес, прычым у час паджарвання зір-
но можна дапусціць, калі збожжа
закашанае (прэлі і заплесцінае).

Для павышэння апетыту съві-
ней патраба ім дадаць паджараное
да чыронага колеру жыта, ячмень, ці
пшес, прычым у час паджарвання зір-
но можна дапусціць, калі збожжа
закашанае (прэлі і заплесцінае).

Далей паўстае пытанне, як-же да-
даць муку съвінінам; сухую, ці ў вы-
глядзе, баўгукі, ці цеста?

Па-першае, адзначым недахопы вад-
кага корму:

Вядкі корм шпарка праходзіць праз
шычкі, а таму недастаткова ўсвой-

мленія. Размачаванне і варку збож-
жа трэба зусім адкінушь таму, што
акрамя дарагавання, пры гэтым назі-
расця ячменя і звышэнне прыросту.
Варку можна дапусціць, калі збожжа
закашанае (прэлі і заплесцінае).


Для павышэння апетыту съві-
ней патраба ім дадаць паджараное
да чыронага колеру жыта, ячмень, ці
пшес, прычым у час паджарвання зір-
но можна дапусціць, калі збожжа
закашанае (прэлі і заплесцінае).

Такім паджараным зірном пасыпа-
цца звычайнай корм і ён падаецца
вельмі ахвотна.

Макуху для съвіней прапускаюць
праз макухадр бліку. Аднак-же гэтай
справы небадзяцтвова, а неабходна
пасыпі драбленіем макуху малоць на
муку. Потым гэта мука змочваеца
водою, ці прыбаўлюць да макухі ін-
ныя кормы. Асабтва треба сачыць за
драбленіем сланечнікавай макухі,
таму, што яна мае ў сабе шмат ка-
лючак шалухі.

Падрыхтоўка корань-клубных пладоў на корм

Па-першае, кораньплоды трэба пра-
мысь, потым іх прапушчаюць праз
кораньразку, ці звычайнай чым небудзь
сякуль напрыклад скаком, ці сяке-



Бульбазапарнік на Ц. Д. съвінаводчай станцыі.

ваюцца кішкамі. Бескарысна пасы-
шацца абмен матэры і трацица
блікі.

Моцна разжыжаеца стравікавым яго
дзісок, у выніку чаго расслабляеца яго
дзісны.

Кроў і ткани становіцца валнян-
стым і жывёлам траціць здольнасць
змагацца супроты хвароб.

Корм прага праглываеца без
абслюнтынія, што таксама неиз-
вестна.

У лічвочы гэтым недахопы, карміць
съвіней вадкім непатрэбна, а лепш ра-
біць так: Улетку маладыку даваць
мешаніну з збожжавага корму ў сухім
выглядзе, засыпаючы гэты корм у са-
макармушку амерыканскага тыпу і
побач ставіць воду ў карыце, такім
тады кармленія маладыка ўлетку і
ўзмываеца на цэнтральнай дасыльчай
съвінаводчай станцыі. Што датычыць
стары съвіней, дык ім лепш даваць
муку з вадою ў выглядзе густога це-
сту. Узімку кармленіе маладыка
утвараецца таксама як і дарослыя
съвіней, у адносінках падрыхтоўкі
корму.

Пры такім спосабе кармленія му-
ку ака-вае лепшую спажыўную дзе-
ньніць і тым павышае апра-
ду.

Перад варкай бульбу прамывашуць
у бульбамыцы, ці ўручную. У буй-
ных съвінаводчых гаспадарках, где на
кожыні лежы патрабуеца пімат вар-
кай бульбы, бульбу варыць замы-
чным способам нівыгодна, лепш за ўсё
варыць бульбу ў асобным бульба-
парніку фірмы "Кіффгаўзгрутте", які
маеца ў съвінагадоўчым інстытуце,

У гэтым катле бульба варыца су-
хім парам і ўсе шкодныя матэрыі (са-
лані) выносяцца вон разам з бруд-
най вадой. Як апанаць так і вады па-
трабуеца для гэтага катла вельмі ма-
ла. Так, напрыклад, каб зварыць 4,0
кілограм патраба 50-60 літраў вады
і ка я 0,1 кілограм, прычым вар-
ка займае поўгадзіны. Звараную буль-
бу неабходна пітаўчы ўручную, ці
прапусціць праз бульбадавік.

Падрыхтоўка травы на корм

Падрыхтоўка травы робіцца вельмі
проса. Калі трава прадназначана для
мешанікі съвінінам, дык яе трэба пра-
пушчаць праз сячарню, калі-ж съвін-
нія корміцца азімі скочанай травой,
дык не залюцце ў асобную самакар-
мушку.

Зубрыцкі.

1-га студзеня 31 годзе, а 7-й гадзіне ўвечары,

у памяшканьні дому Працасьветы

АДЧЫНЯЕЦА

Усебеларуская пртыйна - комсамоль-
ская і профсплюзная нарада

на пытанню дзіцячага комуністычнага руху,

з наступнай абвесткай дню;

1) Даклад аб становішчы ДКА Беларусі (ЦК ЛКСМБ—
Гайдукевіч).

2) Даклад ураду аб ухеле дэяці ў сацбудаўніцтве і садаклад
НКАСьветы аб работе ў школе (ЦВК, НКА).

3) Даклад ЦСПСБ аб работе профсаюзу сярод дэяці (ЦСПСБ)
На нареду запрашоцца прадстаўнікі ад фабрык і заводоў, науко-
вых установаў і інш.

Абрашы дэлегаты павінны звязацца за атрыманьнем мандатаў у ЦК
ЛКСМБ 1-га студзеня 1931 г. ад 10-ці да 4-х гадзін дню.

ЦК КП(б)Б.—(Гантман)

ЦК ЛКСМБ.—(Гайдукевіч)

ЦСПСБ.—(Рыжоу)

НКАСьветы.—(Ошераў)

Сёняня першы выпуск менскага рабочага Тэхнікуму

(Будаўнічага і мэханічнага аддзяленіні)

Менскія вячорні рабочы тэхнікум фікаваных рабочых з вялікім вы-
творчымі стажамі.

30-га січня г. г. тэхнікум робіцца першы выпуск 12 тэхнікум-
будаўнікоў і 9 тэхнікум-механікаў. Выпускнікі маюць вялікі вы-
творчы стаж, яны працілі тэхнічную прак-
тыку. Многі з іх атрымалі прэміі
за рацыяналізацыю і палепшанне
вытворчасці. Праходзячы практыку,

аднак, на лішні будзе сёняня з-
значыць, што яшчэ і зараз шэраг
гаспадарчых і профсаюзных орга-
нізацый недацівае значэнні
ВРТ у систэме падрыхтоўкі кадраў
і не дадамагае ў яго працы.

Аднак, на лішні будзе сёняня з-
значыць, што яшчэ і зараз шэраг
гаспадарчых і профсаюзных орга-
нізацый недацівае значэнні
ВРТ у систэме падрыхтоўкі кадраў
і не дадамагае ў яго працы.

В. Юдас.

1-му выпуску Вячэрняга Рабочага Тэхнікуму

Выпускніку Менскага Вячэрняга Рабочага Тэхнікуму — чырвонаму пролетарскому спэцыялістаму, які

на працы 4-х год вучыўся, ада-
бываў тэхнічныя веды не пакідаю-
чи варштата, Віро Партколектыву Політэхнікум ша падкае бальш-
вікавае прывітанне.

Сёняня Вы становіцесь каманды-
рамі нашай соцыялістичнай вы-
творчасці, сёняня Вы атрымоўваеце

звяршніе чырвонага пролетарскага спэцыялістага.

Гэта звяршніе можа быць апра-
дуна толькі тады, калі Вы ўсе свае
магчымасці, ўсе свае сілы, ды з
усёй адданасцю будзеце працаўца-
ні на карысць соцыялістичнага бу-
дапінцтва, на выкананне піцігодні
у чатыры гады, калі Вы будзеце

Папраўка

Трэба чытаць: "Кастрычнік вызы-<br